

Сацыяльная кансультацыя

Калі беспрацоўны мае права на бальнічны ліст?

На пытанні нашых чытачоў адказваюць спецыялісты Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі.

? На наступны дзень пасля звальнення ў сувязі са сканчэннем тэрміну працоўнага дагавора чалавек атрымаў траўму. Ці мае ён права на дапамогу па часовай непрацаздольнасці (бальнічны ліст)? Куды яму трэба звяртацца?



— Згодна з п. 2 Палажэння аб парадку забеспячэння дапамогамі па часовай непрацаздольнасці і па цяжарнасці і родах, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30.09.1997 № 1290, права на дапамогу па часовай непрацаздольнасці маюць грамадзяне, на якіх распаўсюджваецца дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне і за іх, а таксама імі самімі ў прадугледжаных заканадаўствам выпадках выплачваюцца абавязковыя страхавыя ўзносы на сацыяльнае страхаванне.

На непрацуючых асоб дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне не распаўсюджваецца, такім чынам, права на выплаты са сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання гэтыя асобы не маюць.

Выключэнне з гэтага правіла ўстаноўлена п. 8 Палажэння ў дачыненні да асоб, у якіх часовае непрацаздольнасць у сувязі з захворваннем або траўмай наступіла на працягу 30 календарных дзён пасля спынення працоўнага дагавора па ўважлівых прычынах і доўжылася больш за 30 календарных дзён. У гэтым выпадку дапамога па часовай непрацаздольнасці прызначаецца камісіяй па прызначэнні дапамог пры абласных і Мінскім гарадскім упраўленнях Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і выплачваецца па ранейшым месцы работы.

Для разгляду пытання аб прызначэнні дапамогі ў парадку выключэння такому заяўніку неабходна звярнуцца ў раённы (гарадскі) аддзел Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва або ў абласное ці Мінскае гарадское ўпраўленні згаданага Фонду, дзе ён запоўніць заяву аб прызначэнні дапамогі, паведаміць (вусна або пісьмова) дату, час, месца і фактычныя абставіны атрымання траўмы, прадставіць дакумент аб часовай непрацаздольнасці і працоўную кніжку. Іншая неабходная для назначэння дапамогі інфармацыя будзе запатрабаваная ўжо самімі органамі Фонду.

* * *

? Як аднавіць страхавое пасведчанне дзяржаўнага сацыяльнага страхавання?

— Парадак выдачы і замены страхавога пасведчання дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ўстаноўлены «Правіламі індывідуальнага (персаніфікаванага) ўліку ў сістэме дзяржаўнага сацыяльнага страхавання», зацверджанымі пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 8 ліпеня 1997 года № 837 (у рэдакцыі пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 сакавіка 2009 года № 398).

Пасведчанне сацыяльнага страхавання падлягае аднаўленню пры страце, яго непрыдатнасці і ў іншых аналагічных выпадках. Для аднаўлення гэтага пасведчання працуючай застрахаванай асобе неабходна пісьмова звярнуцца да работадаўца. Работадавец запаўняе форму ПУ-1 «Анкета застрахаванай асобы» (тып формы — аднаўленне пасведчання сацыяльнага страхавання) і на працягу пяці рабочых дзён перадае яе ў орган Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва па месцы пастаноўкі на ўлік у якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў.

Калі застрахаваная асоба часова не працуе і не стаіць на ўліку ў якасці плацельшчыка абавязковых страхавых узносаў, то ёй неабходна самой прадставіць у орган Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва па месцы жыхарства форму ПУ-1 «Анкета застрахаванай асобы» (тып формы — аднаўленне пасведчання сацыяльнага страхавання) для атрымання новага пасведчання.

Пасведчанне сацыяльнага страхавання выдаецца органам Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва на працягу месяца з дня прыёму формы ПУ-1, яго выраб і выдача ажыццяўляюцца бясплатна.

Падрыхтавала Святлана БУСЬКО.


Сітуацыя

ЗЛОЎЛЕННЫ — ЗЛОДЗЕЙ?

Чаго чакаць бацькам, калі іх дзіця злавлілі на крадзяжы

«Маё дзіця дамоў прывяла міліцыя...» — голас знаёмай дрыжаў. Яна была напалохана, разгублена, ёй было сорамна. Рэч у тым, што яе сын паспрабаваў вынесці з крамы цукеркі. Сям'я лічыцца матэрыяльна забяспечанай, і ўчынак хлопчыка быў нікому не зразумелы. Але, на думку начальніка інспекцыі па справах непаўналетніх УУС адміністрацыі Савецкага раёна Мінска Івана КАЦЭБЫ, такая сітуацыя не адзінакая.

— Рэч у тым, што малыя не заўсёды ўсведамляюць прычыны сваіх дзеянняў, — кажа інспектар. — На крадзяжах пападаюцца дзеці з розных сем'яў. Таму кожнае такое здарэнне з іх удзелам мы разглядаем вельмі ўважліва і індывідуальна. І канешне, бацькам лепш ведаць, чаго чакаць пасля таго, як іх нашчадка затрымалі.



Фота Таццяны ТКАЧОЎАЙ.

Я коцікаў люблю...

З 14 гадоў падлетак нясе адказнасць за крадзеж і з'яўляецца суб'ектам правапарушэння. Пры паступленні паведамлення з гандлёвага пункта аб крадзяжы тавару чатырнаццацігадовым (і старэйшым) інспектар прыязджае на месца, прымае заяву ад кіраўніцтва крамы і забірае вінаватага ў аддзяленне разбірацца.

— Мы падлетка ўжо апытваем як асобу, у дачыненні да якой будзе весты адміністрацыйны працэс, — кажа інспектар ІСН. — Але ўсё роўна адразу паведамляем пра здарэнне бацькам. Мы размаўляем з дзіцем у прысутнасці педагогаў, пры жаданні можам да чакацца і бацькоў. Але затрымліваць падлетка больш чым на тры гадзіны мы не можам. Хоць на самай справе гэта і не затрыманне — мы проста праводзім разбор заявы, якая да нас паступіла.

Для бацькоў наступстваў у такіх выпадках не будзе, але матэрыялы накіруюць у камісію па справах непаўналетніх. Гэта калегіяльны орган, дзе ўдзельнічаюць усе зацікаўленыя — прадстаўнікі адміністрацыі раёна, урачы, псіхологі, педагогі, інспектар ІСН. Спецыялісты вырашаюць, як дапамагчы падлетку, каб выключыць у далейшым падобныя правапарушэнні. На працягу года з ім будзе праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа. Калі, напрыклад, дзіця не занятае, то інспектары і педагогі шукаюць цікавы яму гурток. Яшчэ працягам гэтага года інспектар будзе наведваць падлетка ў школе і дома, а таксама весты работу з бацькамі. Інспектары стараюцца чым-небудзь зацікавіць дзіця, возяць на экскурсіі, у аквапаркі, гуляюць з падлеткамі ў футбол і падчас такіх неформальных сустрэч проста размаўляюць.

— Ёсць розныя прычыны такіх правапарушэнняў сярод дзяцей, — расказвае Іван Кацэба. — Бывае, падлеткі крадуць, калі ідуць у заклад: маўляў, а я змагу. Ім і цукерка тая не патрэб-

на, абы паспрацаваць. Бывае, канешне, трапляюць дзеці з сем'яў, у якіх дома проста не хапае элементарных рэчаў. Ну даўно не ела дзіця шакаладкі, не вытрымлівае і крадзе. Бываюць і іншыя абставіны... У нас на камісіі разглядалі дзяўчынку, якая крапа кашачы корм. Ну што тут зробіш? Стаіць пятнаццацігадовае дзяўчо, плача горкімі слязамі, маўляў, катой шкада. Рэч у тым, што яна падкормлівала іх пасля школы, дык яны яе ўжо чакалі пасля заняткаў. У той дзень у яе не было з сабой нічога. А жывёлы лашчацца і ідуць за ёй. Не вытрымала, зайшла ў краму і... папалася. Потым я яе на выстаўку катой вадзіў падчас індывідуальнай прафілактычнай работы.

Невыпадковыя і выпадковыя

Калі дзіця паўторна пападаецца на крадзяжы ці любым іншым правапарушэнні ў перыяд індывідуальнай прафілактычнай работы, то пасля трэцяга разу яно ўжо атрымае афіцыйнае папярэджанне аб наступным (пасля чарговага парушэння) накіраванні ў спецыяльную ўстанову закрытага тыпу, а гэта можа быць школа ці ПТВ. Там «праблемныя» дзеці жывуць па рэжыме і сустракаюцца з бацькамі з пэўнай перыядычнасцю.

— Гэта не значыць, што ў такога падлетка будзе нейкае «кляймо», — кажа Іван Аляксандравіч. — Там дзеці атрымаюць атэстат і змогуць паступаць куды захочуць. Усё залежыць ад іх жадання. Дарэчы, малыя могуць трапіць у такую школу з 11 гадоў. А індывідуальная прафілактычная работа праводзіцца з імі ўжо з 10 гадоў.

Але міліцыя працуе не толькі з дзецьмі. Інспекцыя па справах непаўналетніх ладзіць спецыяльныя інструктажы для супрацоўнікаў гандлю, каб яны ведалі, як трэба сябе паводзіць у сітуацыі з крадзяжамі.

— Нядаўна разглядалі справу хлопчыка васьмі гадоў, які ў краме ўзяў цукерку і забыў яе ў кішэні, — патлумачыў інспектар. — На самай справе ён не думаў пра крадзеж, проста мама недагледзела, пакуль займалася пакупкамі. Сёння амаль усюды ёсць камеры, і самі ахоўнікі могуць убачыць, што перад імі не злодзеі. Але бацькі ў такіх выпадках таксама павінны ведаць, што яны абавязаны пакрыць прычыненую іх дзіцем шкоду. Дарэчы, калі цэласнасць упакоўкі не парушаная, то тавар можа вярнуцца на паліцы крамы для далейшай рэалізацыі. Калі ж бацькі адмаўляюцца плаціць, то адміністрацыя гандлёвага цэнтра можа прымусяць зрабіць гэта праз суд.

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.



vk.com